



# ПЛАН мерапрыемстваў да 75-годдзя Гродзенскай вобласці



НАЗВА МЕРАПРЫЕМСТВА	МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ	ДАТА
“Гродзенская вобласць у кніжным фармаце”, выстава-агляд	Карэлічы РБ	1 кв.
“Гродненщина: от древности к современности”, віртуальнае падарожжа	Мір ГПБ	1 кв.
“Край мой – Гродзеншчына”, інфарміна	Баранавічы СБ	1 кв.
“Край наш неманский на таланты богатый”, літаратурнае падарожжа	Варонча СБ	1 кв.
“Сімвалы Гродзенскай вобласці”, краязнаўчы ўрок	Райца СБ	1 кв.
“Поэтами воспетый край”, выстава-агляд	Краснае СБ	1 кв.
“Гродзеншчына: ад вытокаў да сучаснасці”, гістарычнае падарожжа	Карэлічы РБ	1 кв.
“Гродзенскай вобласці – 75”, урок гісторыі	Малюшычы СБ	1 кв.
“Край мой мілы – Гродзеншчына”, выстава-прагляд	Жухавічы СБ	1 кв.
“Час працы і поспехаў”, гадзіна краязнаўства	Карэлічы РБ	1 кв.
“Горжусь тобой, мой край – Гродненщина”, пазнавальная віктарына	Ярэмічы СБ	1 кв.
“Люби и знай родной свой край”, віктарына	Аюцавічы СБ	1 кв.
“Юбілею вобласці прысвячаецца”, краязнаўчы экскурс	Палужжа СБ	1 кв.
“За родны край”, інфармацыйны праект	Карэлічы РБ	1-3 кв.
“Гродзеншчына: учора, сёння, заўтра”, інфармацыйная гадзіна	Цырын СБ	1 кв.
“Зямля родная – Гродзеншчына”, выстава-экскурс	Карэлічы ДБ	1 кв.
“Сцяжынкамі роднай Гродзеншчыны”, віртуальнае падарожжа	Карэлічы РБ	2 кв.
“Гродненщина: имена, события, факты”, гадзіна краязнаўства	Краснае СБ	2 кв.
“Гродзеншчына літаратурная”, выстава-агляд	Мір ГПБ	2 кв.
“Гродненская область: путешествие в далёкое и близкое”, віктарына	Варонча СБ	2 кв.
“Гродзеншчына: дзень за днём”, выстава-інфармацыя	Райца СБ	2 кв.
“Гродзенскі край адчыняе свае таямніцы”, завочная вандроўка	Ярэмічы СБ	2 кв.
“Моя милая – Гродненщина”, конкурс малюнкаў	Малюшычы СБ	
“Зямля маёй матулі”, урок краязнаўства	Жухавічы СБ	2 кв.
“Мая вобласць – мой гонар”, выстава-ілюстрацыя	Аюцавічы СБ	2 кв.
“Знаеш ли ты Гродненскую область?”, краязнаўчая віктарына	Палужжа СБ	2 кв.
“Легенды і паданні Гродзенскай вобласці”, пазнавальная гадзіна	Цырын СБ	2 кв.
	Карэлічы ДБ	2 кв.

“Скрозь прызму гісторыі”, гістарычны ўрок	Баранавічы СБ	2кв.
“Юбілею вобласці прысвячаецца”, квэст-гульня	Карэлічы РБ	3кв.
“Мой край родны – мая гісторыя жывая”, кразнаўчая гадзіна	Мір ГПБ	3кв.
“Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся”, тэматычная вечарына	Палужжа СБ	3кв.
“Зямля маёй цудоўнай Гродзеншчыны”, кразнаўчае падарожжа	Аюцавічы СБ	3кв.
“Гонар і сумленне Гродзеншчыны”, вандроўка ў гісторыю	Карэлічы ДБ	3кв.
“Край мой там, дзе Неман льецца”, кразнаўчая гадзіна	Райца СБ	3кв.
“Край мой над Неманам”, завочнае падарожжа	Ярэмічы СБ	
“Там, дзе Неман нясе свае воды”, вусны часопіс	Цырын СБ	3кв.
“Квітней і стварай наш Прынёманскі край”, тэматычная сустрэча	Малюшычы СБ	3кв.
“Гродна скрозь прызму гісторыі”, кразнаўчая вандроўка	Варонча СБ	3кв.
	Жухавічы СБ	3кв.